

■ Дзень падпісчыка

«ЗВЯЗДА» З ВОДАРАМ СЫРУ

Газета далучылася да слаўгарадскага фестывалю «Гаспадарчы сыр» і разам з поштай прапанавала гасцям свята акрамя падпіскі на любімую газету яшчэ і эксклюзіўныя падарункі.

Гастранамічны фестываль, які прайшоў у Слаўгарадзе сёмы раз, сабраў шмат прыхільнікаў усяго народнага і самабытнага. Газета «Звязда» цудоўна дапоўніла гэты фармат. І чытацкая аўдыторыя выдання пашырылася яшчэ на некалькі чалавек.

Наша падпісчыца Раіса Лысянкова атрымала ў падарунак ад рэдакцыі эксклюзіўны кубак — будзе спалучаць прыёмнае з карысным: піць гарбаты і знаёміцца з навінамі са свежага нумара «Звязды». Прызналася, што газету на роднай мове з задавальненнем чытае яе муж. А карысныя звяздоўскія парады яны разам выкарыстоўваюць у сябе на прызядзібным участку. Яшчэ адна наша чытачка Наталля Ганчарова стала ўладальніцай фірменнай кепкі. Абяцае, што, калі педзе на курорт, будзе рэкламаваць наша выданне і там.

Прыемна, што шмат сяброў у газеты сярод сыравараў. Жыхарка слаўгарадскай вёскі Ходарава Ніна Гецарава, напрыклад, выпісвае «Звязду» на працягу 30 гадоў. Асабліва ёй падабаецца старонка «Алё, народ на провадзе» Валянціны Доўнар і рубрыка «Песню бярыце з сабой». Тэксты песень яна выразвае і спявае разам з каляжанкамі. За дзесяцігоддзі набіраўся ўжо вялікі альбом.

Яшчэ ў адной прыхільніцы «Звязды» Людмілы Бондаравай з аграгарадка Лапацічы Слаўгарадскага раёна нават ёсць сыр «Карэспандэнцкі». «Змешваю зеляніва з часнаком, дадаю тварог



Сыр «Карэспандэнцкі» ад Людмілы БОНДАРАВАЙ самы папулярны ў сяжыццоў.

і заварочваю ў сыр — смаката!» — раскрывае кулінарыны сакрэт жанчына. Сыр, дарэчы, разабралі на свяце самым першым.

Высокую ацэнку газеце дала і старшыня Слаўгарадскага райсавета Святлана ЯЗЕРСКАЯ.

— Газета славіцца сваімі грунтоўнымі матэрыяламі, шмат піша пра дзейнасць прадстаўнічай улады. Для мяне, я дэпутата, гэта вельмі карысна, — падкрэсліла яна.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

«ВАШЫ ЧЫТАЧЫ САМЫЯ АДДАНЫЯ»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Не ўтрымалася, каб не перамовіцца з Тамарай Іванаўнай па тэлефоне. Вясковія ж чытачы не ездзяць у раён на дні падпісчыка. Як я і меркавала, Тамара Іванаўна аказалася педагогам на пенсіі:

— Вой, са «Звязды» пазванілі? А я вас ведаю, нататкі вашы чытаю і Алену Ляўковіч люблю, і Валянціну Доўнар... Ды ўсё прачытваю, бо на нашай, роднай мове... Газету выпісваю даўно. Гадоў 15, можа больш, мой сын прыйшоў на работу следчым, у іх там у аддзеле былі розныя выданні, і ведаецца, гэта ён мне параў выпісаць «Звязду». Выпісала тады і палюбіла, цяпер заўсёды чакаю газету.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

■ Надвор'е

У сераду прыпячэ як у ліпені — да 25—30 цяпла

А ў першыя суткі лета ўначы замаразкі да мінус 2

Апошнія вясновыя дні ў нашай краіне будуць цёплымі, але калядарнае лета пачнецца з пахаладання, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідрометэаралогіі, кантролі радыяактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя.

Сёння ўдзень чакаецца гарачае, пераважна без ападкаў, надвор'е. Тэмпература паветра ў сярэдзіне дня падымецца да плюс 23—28 градусаў. У сераду чакаецца супергарачае для мая надвор'е. Ноччу будзе пераважна без ападкаў, месцамі — слабы туман, а ўдзень у асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ўначы складзе 12—17 градусаў вышэй за нуль, днём паветра прагрэецца да 24—30 цяпла.

У апошні дзень вясны да нас занясё атмасферны фронт. Ён абумовіць у асобных раёнах краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, пачне паступаць больш халоднае паветра з поўначы Еўропы. Тэмпература паветра ўначы складзе 12—18 градусаў вышэй за нуль, па поўночным усходзе чакаецца 8—11 цяпла, днём будзе ад плюс 17 градусаў па поўночным усходзе да 28 цяпла па паўднёвым захадзе краіны.

Калядарнае лета пачнецца пахаладаннем, але дзякуючы скандынаўскаму антыцыклону дні



будуць сонечныя, а вось уначы халодна, у гэтыя выхадныя дні ёсць імавернасць начных замаразкаў. У пятніцу будзе пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па крайнім паўднёвым усходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 3 градусаў па поўначы да плюс 11 градусаў па поўдні краіны, па поўначы краіны ў асобных раёнах на глебе чакаюцца слабыя замаразкі ад нуля да мінус 2 градусаў. Удзень прагназуецца ад плюс 14 да плюс 20 градусаў, толькі па паўднёвым захадзе чакаецца пацяпленне — да плюс 22 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ

За выхадныя ліквідавана 11 лясных пажараў

І выяўлена незаконная пасадка канопляў

З надыходам гарачага надвор'я ў лясным фондзе краіны зноў ускладнілася абстаноўка з пажарнай бяспекай. Толькі за мінулы тыдзень у лясх Беларусі было зафіксавана 13 лясных пажараў агульнай плошчай 5,2 гектара. Большасць выпадкаў — 11 — адбылася на выхадных, паведамліў ў Міністэрстве лясной гаспадаркі.

Адзін з найбольш буйных лясных пажараў напярэдадні адбыўся ў Орлікаўскім лясніцтве Капыльскага даследнага лясгаса. У 13.00 мясцовыя жыхары паведамілі аб узгаранні, пасля чаго на тушэнне выехала 10 работнікаў лясной аховы і дзве адзінкі тэхнікі. Праз 40 хвілін дадаткова прыбылі яшчэ два пажарныя аўтамабілі лясгаса і 15 спецыялістаў. У 14.30 ачаг быў ліквідаваны. Далей праводзіліся работы па канчатковым тушэнні пажару.

Яго плошча склала гектар. Згодна з папярэдняй версіяй прычынай узгарання стаў чалавечы фактар. У дадзены момант вядзецца высвятленне ўсіх абставін здарэння.

У ходзе правядзення абследавання пашкоджанай плошчы спецыялістамі дзяржаўнай лясной аховы была таксама выяўлена незаконная пасадка канопляў. Інфармацыя пра гэта была адразу ж перададзена ў мясцовы РАУС. Па факце вядзецца праверка.

У Мінлясгасе нагадалі, што з надыходам пажаранебяспечна-

га сезона дзяржаўная лясная ахова перайшла на ўзмоцнены рэжым працы. Пастаянны маніторынг сітуацыі ажыццяўляюць больш за 13 тысяч работнікаў лясной галіны. На патруляванні і ліквідацыі ачагоў узгарання задзейнічана таксама 360 адзінак тэхнікі. У асобных выпадках прыцягваюцца на дапамогу спецыялісты МНС.

Усяго ў сістэме Мінлясгаса функцыянуюць 252 пажарна-лічымыя станцыі і 663 пункты супрацьпажарнага інвентару. Сістэма наземнага выяўлення лясных пажараў уключае 455 пажарна-назіральных вышэй і 121 матчу, з якіх 456 абсталяваны сістэмамі відэаанзірання.

Сяргей РАСОЛЬКА.

«МНОГІЯ СПАЧАТКУ ДЗІВІЛІСЯ, ЯК ГЭТА ІМ БЯСПЛАТНА БУДУЦЬ ДАПАМАГАЦЬ...»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Пакуль навучанка каледжа Юля Калядзіч апрацоўвае жанчыне пазногці, тая ахвотна расказвае пра сябе. Святлана Іванаўна Іванова — урадженка горада Іванава (як гучыць!), але ўжо 54-ы год жыве ў Баранавічах. Прыехала калісьці маляром дзяўчынай працаваць па размеркаванні на Баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне, выйшла замуж, пасялілася ў мікрараёне Тэкстыльны ды так і асела тут. Цяпер жыве адна, але, каза, ёй не да суму. Сябруе з суседзямі, займаецца вышыванай...

— Гэта тым пазногці гаспадыні кватэры ўжо афарбаваны і Надзя Вальнец, будучы мастак-мадэльер, пачынае стрыжку. Ірына Герасімаўна — былы работнік культуры. Дзі і цяпер яна перадавае жанчына. Дзеці купілі ёй ноўтбук, так што размаў-

ху гаркаватай іроніяй каза па-жылая жанчына. І, пакуль навучэнка каледжа Лада Голуб апрацоўвае ёй пазногці, расказвае, што ў яе дзве дачкі — адна зараз у Расіі, другая ў Германіі. Што ўнучка, якая выйшла замуж і з'ехала ў Францыю, скардзіцца, што там зусім іншае жыццё, што вельмі складана знайсці сяброў. Гэта, маўляў, не тое, што ў нас, калі прыходзіш у гасці і цябе сустракаюць з адкрытаю душою, накрываюць стол. Там у гасці трэба ісці з усім сваім, а калі нічога з сабой не возьмеш, з цябе выпічаць з'едзе-нае...

Між тым пазногці гаспадыні кватэры ўжо афарбаваны і Надзя Вальнец, будучы мастак-мадэльер, пачынае стрыжку. Ірына Герасімаўна — былы работнік культуры. Дзі і цяпер яна перадавае жанчына. Дзеці купілі ёй ноўтбук, так што размаў-



Зінаіда ПЕДЗЬ і каардынатар праекта Людміла ДАВЫДАВА.

Шанаваць жыццё ў любых яго праявах

А мы з валанцёрамі едзем выконваць заказ дома, да Ірыны Герасімаўны Ягоравай. Ёй 84 гады, і ўжо 26 з іх яна жыве адна: муж памёр, дзеці «разляцеліся». «Я паўнапраўная гаспадыня гэтага дома і могілак. Там пахаваныя мая мама, мае свякроў і муж...», — з кры-

ляе з імі па скайпе. «У мяне была цікавая праца, побач — цікавыя людзі. Цяпер — кнігі, можа, дзякуючы ім я і жыву. Шкада, што зараз не так актыўна ходзяць у бібліятэку, а калісьці там жыццё віравала», — амаль непрыкметна ўздыхаючы, каза Ірына Герасімаўна.

Між іншым, яе бацькі калісьці, у гады вайны, рызыкуючы жыццямі — і сваімі, і сваіх шас-

цярых дзяцей, — выратавалі яўрэя, які ўцёк ад расстрэлу. Два з паловай гады той пражыў у іх сям'і, перш чым атрымалася пераправіць яго да партызан. Маленькай Іры было тады дзевяць гадоў. «У вайну скончылася наша дзяцінства. Але ўсё перажытае навучыла нас шанаваць жыццё ва ўсіх яго праявах. Мы ведалі, што трэба выжыць любым спосабам», — усміхаецца гаспадыня кватэры.

На прычоскі мы нашых жанчын пакуль не вельмі «раскруцілі» (хоць гэтае слова тут і не вельмі падыходзіць, бо ўсё гэта бясплатна для пажылых гараджан), не разрэкламавалі гэта яшчэ як след. Але фарбуюць валасы ў нас пажылыя жанчыны з задавальненнем.

«Многія пажылыя жанчыны любяць пагаварыць, раска-заць пра сябе, пакуль іх падстрыгаеш, — каза студэнтка каледжа, намеснік каардынатора па працы з валанцёрамі Надзя Вальнец. — Слухаць іх вельмі цікава! Ва ўсіх было цяжкае жыццё, але столькі яркіх падзей захоўвае іх памяць, гэта ж жывая гісторыя!»

На прычоскі мы нашых жанчын пакуль не вельмі «раскруцілі»...

— Мы напрасілі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання спісы людзей, якія пражываюць у нашым мікрараёне і маюць патрэбу ў дапамо-

зе, — расказвае каардынатар сацыяльнага праекта «Не побач, а разам» Людміла ДАВЫДАВА. — Наша мэтавая група — пажылыя людзі, народжаныя да 9 мая 1945 года. Яшчэ мы супрацоўнічаем з клубам «Шалом», у якім таксама нямала пажылых людзей. Усяго ў групе ў нас каля 300 чалавек, плюс яшчэ каля 80 чалавек — былых вязняў канцлагераў.



Навучэнка каледжа Юля КАЛЯДЗІЧ робіць манікюр Святлане ІВАНОВАЙ.

Усім ім патэлефанавалі, выслалі запрашэнні з нашымі тэлефонамі.

Паводле слоў Людмілы Давыдавай, многія жанчыны дзівіліся і не разумелі, як гэта ім бясплатна нехта будзе дапамагаць: яны не прывыклі да такога. Затое потым вельмі ўзрадаваліся.

«Некаторых мы абслугоўваем дома, іншыя прыходзяць да нас у рэсурсны цэнтр, — каза каардынатар праекта. — Там заўсёды нехта дзяжурыць, нашы навучэнцы або майстар. Яны і стрыгуць. Наогул, падстрыгчыся ў нас шмат ахвотных, і ўсё задаволеныя. На прычоскі мы нашых жанчын пакуль не вельмі «раскруцілі» (хоць гэтае слова тут і не вельмі падыходзіць, бо ўсё гэта бясплатна для пажылых гараджан), не разрэкламавалі яшчэ як след. Але фарбуюць валасы ў нас пажылыя жанчыны з задавальненнем. У нашым рэсурсным цэнтры вельмі добра абсталяваныя майстэрні. Тут нашы дзеці праходзяць навучанне, практыку. І не толькі яны, але і навучэнцы з іншых навуковых устаноў з усёй Брэсцкай вобласці».

Сацыяльны праект дапамогі пажылым людзям і дзецям-взрывам канцлагераў, якія пражываюць у мікрараёне Тэкстыльны Баранавічаў, стартаваў гэтай

вясной і будзе доўжыцца да 2020 года. Ён выйграў грант і будзе рэалізоўвацца за кошт фінансавых сродкаў германскага фонду «Памяць, адказнасць і будучыня» сумесна з МГА «Узаемаразуменне» ў рамках выканання праграмы «Месца сустрэчы — дыялог».

Планаў і задумаў у арганізатараў праекта процьма. У прыватнасці, плануецца аказаць бытавыя паслугі: рабіць пажылым людзям бясплатныя стрыжкі, манікюр, рамантаваць адзенне, шыць пасцельную бялізну. Акрамя таго, мяркуецца, што ўдзельнікі праекта забяспечаць і арганізацыю вольнага часу пенсіянераў на базе каледжа і клуба «Шалом» (партнёра праекта). Хочучь арганізаваць тут гурток рукадзелля, камп'ютарнай аддукаванасці, закупіць палкі для скандынаўскіх хады... Збіраюцца тут таксама праводзіць экскурсіі на памятных месцах Баранавічаў і па Баранавіцкім раёне і іншых рэгіёнах Беларусі. Ужо распрацавана шэсць экскурсій... А яшчэ тут мараць аб стварэнні музейных экспазіцый — з дэманстрацыяй творчых работ пажылых людзей і з фотаздымкамі старога горада і жыцця ў ім. Пасля будзе створана кніга з успамінамі ўдзельнікаў вайны. Яе будучы захоўваць у музеі каледжа.

Святлана БУСЬКО.

■ Вяртанне да жыцця

ЦЭНТР АДПАЧЫНКУ Ў СТАРАЖЫТНЫМ ПАЛАЦЫ

Да канца года ў гасцінічным комплексе «Свяцк», што пад Гроднам, плануецца прыняць першых турыстаў



часоў. Праўда, зараз аб буйной велічы нагадваюць толькі дзе-нідзе захаваны дэкор у выглядзе лянціны на столі, каляны ды каміны. Першапачатковы выгляд захавала і лясвіца, якая вяла ў парадныя залы другога паверха.

Істотную шкоду палацу нанесла Першая сусветная вайна. Будыні рабавалі, разбуралі, адсюль вынеслі амаль усе рэчы. У такім стане шляхецкая сядзіба ў 20-я гады перайшла ў дзяржаўную ўласнасць. Пасля Вялікай Айчыннай вайны тут быў арганізаваны шпіталь для інвалідаў, а з 1971-га па 2005 год — санаторый для хворых на сухоты. Такім чынам сядзіба роду Валовічаў набыла новы статус — аздараўленчага цэнтру. Такі кірунак захавання тут і надалей. Новыя ўласнікі палаца — санаторый «Азёрны» — мяркуюць стварыць многафункцыянальны аздараўленчы турыстычны комплекс з рознымі медыцынскімі паслугамі, у тым ліку спа-працэдурамі. Але гэта далёка не ўсё, чым змога

парадаваць сябе турыст, які прыедзе на адпачынак.

У палацавы комплекс уваходзіць яшчэ шэраг цікавых пабудов. Напрыклад, тут, акрамя гасцінічных нумароў, музея і рэстарана, прадугледжана адкрыццё вытворчасці жывога піва і неспрэдна піўны бар. Бровар тут быў і раней, але ён амаль поўнасьцю разбураны. Зараз будаўнікі завяршаюць работы па яго аднаўленні. Начальнік мікрапраёна забудовы «Гроднажылбуда» Віктар Барташ паведаміў, што ідзе актыўная фаза работ. З пачатку года разам з палацам адноўлены гаспадарчыя пабудовы — пральня, канюшні і кацельня. Узведзены будынак для адміністрацыі.

Гэтыя мясціны прывабныя і сваёй паркавай зонай з вадаёмамі, якія звязаны паміж сабой судходным шляхам. Дарэчы, уласнікі добраўпарадкавалі тэрыторыю, пакуль ішлі праектныя работы па палацы. Побач з ім і паркам стаіць

сямейная каплічка Валовічаў. Доўгі час тут была пошта, а зараз гэта месца для богааслужэнняў, куды раз на тыдзень прыязджае святар.

Цікавы факт

У Свяцку праходзілі здымкі такіх серыялаў, як «Смерш», «Застава Жыліна», «Без права на памылку».

Мясцовыя ўлады надаюць важнае значэнне рэканструкцыі палаца. Па-першае, гэта гісторыка-культурны аб'ект нашай спадчыны, які амаль 10 гадоў стаў занябданы, па-другое, сюды ўкладзена больш за 10 млн долараў. Губернатар Уладзімір Краўцоў два гады запяр працаваў тут падчас рэспубліканскага суботніка і змог ацаніць маштабы таго, што зроблена за год. Праўда, на тэмпы рэканструкцыі ўплываюць эксперты-рэстаўратары. Сапраўды, за пяць гадоў ужо складзена пяць тамоў даследаванняў, які пракціроўшчыкі вывучалі архіўныя дакументы, каб узяць воблік палаца часоў Юзэфа Валовіча. І сёння яшчэ не ўсе работы ў гэтым кірунку завершаны, у праект увесць час уносяцца змены. Таму вырашана, што аб'ект будзе ўводзіцца пастапна. Па словах губернатара, да канца года сюды змогуць наведвацца першыя турысты.

Нядаўна на будаўнічых пляцоўцы пачынаў намеснік міністра культуры Аляксандр Яцко. Ён падкрэсліў, што аздараўленча-забаўляльны комплекс будзе мець важнае значэнне ў турыстычнай інфраструктуры з улікам бязьвязовага рэжыму і блізкасці да Аўгустоўскага канала. У наступным годзе чакаецца павелічэнне турыстычнага патоку ў сувязі з правядзеннем у Беларусі II Еўрапейскіх гульняў. Свяцк да гэтага таксама павінен быць гатовы.

Маргарыта УШКЕВІЧ